

Скрыванкі з фотаздымкамі і тэкставымі падказкамі. Складзены Андрэй Міхайлаў.



САТЫРЫЧНАЕ РЭТРА

Байкі Эдуарда Валасевіча (1918—1997) у свой час былі не менш вядомыя, чым творы Кандрата Крапівы... Залатая рыбка... Дзядзькі што на падбор!

ПАРАДЫ БЫВАЛЫХ ЯК ПРАВІЛЬНА НЕ МЫЦЬ ПОСУД

Што рабіць, калі жонка прымушае вас мыць посуд? Па-першае, не панікаваць і ўзяць у рукі анучку. Адрым словамі: «Пасядзі, дарагая, я і сам спраўлюся!»

СУЧАСНАЕ КАХАННЕ

Пакахай дзяўчыну і цяпер сумую: Бо яна кахае Не мяне — другую...

ДЫЯЛОГ

У вясковай бабулі гасці. У тым ліку — уначак, з горада. Ну ўсё яму цікава — і кароўка, і свінкі, і курчкі...

Дэманстрацыя папулярных выразаў і слоў з ілюстрацыямі і тлумачэннямі.

Добрая справа

ЗАКАНСЕРВАВАЦЬ. А Ў ДАЛЕЙШЫМ — АДНАВІЦЬ

Адкрыты спецыяльны рахунак для спонсарскіх ахвяраванняў на работы па кансервацыі будынка касцёла Візітацыі Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў г.п. Вялікая Бераставіца...

Будзе свята!

ЗНАЙСЦІ ПАПАРАЦЬ-КВЕТКУ

Наведвальнікі Цэнтральнага батанічнага сада ў Мінску сёння атрымаюць магчымасць не толькі палюбавацца квітнёчымі раслінамі, але і адзначыць Купалле.

Арганізацыя ЗАКУПИТ. Оптом от 3 тонн ОХЛАЖДЕННУЮ СВИНИНУ. Тел.: 8 044 7888 503

Даты Падзеі Людзі

1851 год — нарадзіўся (горад Мінск) Янка Лучына. 1905 год — нарадзіўся (вёска Вялікая Уса, цяпер Уздзенскі раён) Пятро Глебка. 1930 год — нарадзілася (горад Екацерынбург) Алена Аляксееўна Холадава.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

КУЛІНАРНЫ НАТАТНІК Хатні казіны сыр

Вядома, што казінае малако больш карыснае, чым каровіна, бо хутчэй ператраўляецца, мае большую колькасць вітамінаў А, В і В2, а таксама кальцыю і фосфару. Можна захаваць яго карысныя ўласцівасці, зрабіўшы казіны сыр.

ПАРАДАК У ДОМЕ Як памыць падушку?

Пуховая падушка. Мыцце ўручную. Падырытуе навалачку з тонкай тканіны (паркаль паддыдзе), яна павінна быць удвая больш за насыпку: у ёй мы будзем сушыць пёры.

СЕННЯ Месяц Маладзік 8 лютага. Месяц у сюзор'і Білізнят. Імяніны: Пр. Софіі, Ульяны, Антона, Арцёма, Германа, Дзяніса, Сямёна, Фёдора.

ЗАЎТРА Геамагнітны ўзрушэнні. Віцебск 752мм рт.ст. +18..+20°C. Гродна 758мм рт.ст. +16..+18°C. Мінск 748мм рт.ст. +17..+18°C. Магілёў 752мм рт.ст. +17..+19°C.

УСМІХНЕМСЯ

Муж вяртаецца дадому пасля працы. На сталае паперка: «Дарагі, я пайшла да сяброўкі. На вярчуры рыба. Вуда — у калідоры». Дзе палюбоўнік? На рыбалку пайшоў...

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.